

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЎЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

בקשת לקבלת כניסה לבלרוס

1. Прозвішча/ שם המשפחה		4. Пол/ מין		Фотаздымак / תמונה										
2. Імя/ שם פרטי		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ זכר												
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ שמות אחרים או שם הנעורים		<input type="checkbox"/> жаночы/ נקבה												
5. Дата нараджэння/ תאריך לידה		6. Месца нараджэння/ מקום לידה			Службовыя адзінкі/ לשימוש משרדי									
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (שנה / חודש / יום)													краіна/ ארץ..... горад/ עיר..... раён(вобласць)/ מחוז	
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ אזרחות נוכחית		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ במקרה של שינוי אזרחות נא ציין אזרחות קודמת		Дата звароту										
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / תריך שינוי אזרחות												
8. Тып пашпарта/ סוגי דרכון		9. Нумар пашпарта/ מס' דרכון		Падставы:										
<input type="checkbox"/> звычайны / רגיל <input type="checkbox"/> дыпламатычны / דיפלומטי <input type="checkbox"/> службовы / שירות <input type="checkbox"/> іншы дакумент / מסמך אחר		10. Дата выдачы/ תאריך הנפקה												
.....		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (שנה / חודש / יום)												
11. Кім выдадзены/ גורם שהנפיק דרכון		12. Тэрмін дзеяння/ בתוקף עד		Рашэнне по звароту:										
13. Дзе выдадзены/ מקום הנפקת דרכון		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (שנה / חודש / יום)												
14. Месца працы / מקום עבודה		Займаемая пасада / תפקיד			Тып візы:									
15. Службовы адрас/ כתובת בעבודה		работадаўца / מעביד												
16. Тып візы/ סוג האשרה המבקשת		17. Віза / אשרת		Кратнасць візы:										
<input type="checkbox"/> транзітная / מעבר לתקופה / קצרה <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / לתקופה ארוכה		<input type="checkbox"/> групавая / קבוצתית <input type="checkbox"/> індывідуальная / אישית												
18. Колькасць уездаў/ מס' כניסות		19. Тэрмін знаходжання / תקופת שהייה מבוקשת		Мэта візіту										
<input type="checkbox"/> аднаразовая / חד-פעמית <input type="checkbox"/> двухразовая / דו-פעמית <input type="checkbox"/> шматразовая / רב-פעמית	 сутак / ימים												
20. Тэрмін дзеяння візы/ תוקף האשרה		3/ מ		3.....										
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ שם המזמין (אדם פרטי או תאגיד)		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> (שנה / חודש / יום)												
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ כתובת המזמין		дом(кватэра)/ (דירה) מס' בית..... вуліца/ רחוב горад (עיר) / city (ישוב) раён(вобласць)/ מחוז..... Краіна / ארץ тэлефон/ טלפון e-mail												
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ כתובת בעת ביקור בבלרוס		дом(кватэра)/ (דירה) מס' בית..... вуліца/ רחוב горад (עיר) / city (ישוב) раён(вобласць)/ מחוז... гасцініца / בית מלון.....												
24. Мэта візіту (падрабязна) (לפרט) (מטרת הביקור)													
25. Дамашні адрас/ כתובת מגורים		дом(кватэра)/ (דירה) מס' בית..... вуліца/ רחוב горад (עיר) / city (ישוב) раён(вобласць)/ region Краіна / ארץ тэлефон/ טלפון e-mail												
		3.....												
		na.....												
		Віза № BLR.....												

ראה מעבר לדף ↓ Глядзі на адвароце

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / האם ביקרת בבבלרוס קודם ? <input type="checkbox"/> не/ לא <input type="checkbox"/> так/ כן Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту / אם כן, ציין תאריך, מקום ומטרת ביקורים קודמים /		калі/ תאריך..... דзе/ מקום..... з якой мэтай/ מטרת הביקור.....											
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ (בשנה הנוכחית) ביקורים קודמים בבבלרוס													
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / האם אי פעם היית מעוכב/ת כניסה לבבלרוס או אשרת כניסתך בוטלה ? <input type="checkbox"/> не / לא <input type="checkbox"/> так / כן <input type="checkbox"/> калі / מתי													
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ האם אי פעם הואשמת בהפרת חוקי בבלרוס בעת ביקור בה ? <input type="checkbox"/> не / לא <input type="checkbox"/> так / כן <input type="checkbox"/> калі / מתי <input type="checkbox"/> דзе / איכן													
Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / אך במקרה זה נוכחותך בראיון עם קצין השגרירות חובה.													
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / האם אי פעם גורשת ממדינה כלשהי ? <input type="checkbox"/> не / לא <input type="checkbox"/> так / כן		калі / מתי з якой краіны / מאיזו מדינה											
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ נמל כניסה בבבלרוס		32. Маршрут руху/ מסלול תנועה בבבלרוס											
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ אמצעים כספיים הזמינים בבבלרוס <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / מזומן <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / כרטיסי אשראי <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / המחאות נוסעים <input type="checkbox"/> білеты / כרטיסים <input type="checkbox"/> пражыванне / אירוח		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ פרטי ביטוח רפואי нумар страхавога поліса / מס' פוליסהת ביטוח тэрмін дзеяння страхавога поліса / תוקף הביטוח											
35. Сямейнае становішча/ מצב משפחתי <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ נשוי (נשואה) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ גרוש (גרושה) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ רווק (רווקה) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ אלמן (אלמנה)		36. Фамілія мужа(жонкі)/ שם המשפחה של בן (בת זוג) 37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ שם הנעורים של בן (בת זוג)											
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ שם פרטי ושמות אחרים של בן (בת זוג)		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ אזרחות של בן (בת זוג)											
40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ תאריך לידה של בן (בת זוג) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> (שנה / חודש / יום)												41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ מקום לידה של בן (בת זוג)	
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ אם הינך נוסע בליווי ילדים שרשומים בדרכונך אנא מלא את הטבלה למטה													
прозвішча/ שם המשפחה		імя/ שם פרטי											
.....												
.....												
.....												
43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./													
הצהרה: אני, הח"מ מצהיר בזאת כי המידע הכלול בבקשה זו הינו נכון ומדויק. ידוע לי כי מתן הצהרה כוזבת או סירוב להמציא מסמכים נדרשים יגרמו לעיכוב כניסתי לבבלרוס. כמו כן הוזהרתי כי אם מידע זה יתברר כלא נכון תבטל אשרת כניסתי בכל עת. בהגעתי לבבלרוס עלי להירשם בהתאם לנהלים מקומיים ולעזוב את שטח בבלרוס לפני פקיעת תוקף האשרה.													
44. Асабісты подпіс / חתימה		45. Дата запаўнення / תאריך											